

ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА

№ 100 (1067) | АУТОРАН, 29-га красавіка 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАДПІСІ:

1 месяц	:	30 кап.
3 месяцы	:	90
6 месяцев	:	1 р. 80
1 год	:	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦІІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Телефоны: рэдактара—7-25,
секретаря—12-19.

АДРАС КАНТОРЫ:
Комсамольская 25, тэлеф. № 903.

ГOD ВЫДАННЯ IX.

Коншт асоначна № 2 нап.

...Соцыйлізм ня толькі ня гасіць спаборніцтва, а, наадварот, упяршыню стварае магчымасьць умыць яго сапрауды шырока, сапрауды ў масавым разъмеры, уцягнуць сапрауды большасьць працоўных на арэну такой работы, дзе яны могуць панаціаць сябе, разгарнуць свае здольнасці, выявіць таленты, якіх у народзе—непачатая крыніца...“
(ЛЕНІН)

Вялікая гадавіна

Сёньня спаўлецца гадавіна соцыйлістичнага спаборніцтва. Роўна год таму назад 16 партконферэнцыя звыярнулася са спэцыяльнай звісткай аб ударніцтве і аб соцыйлістичным спаборніцтве. Гэтая звістка была магутнага рычагом у спраўе большага разгортаўніцтва ударніцкага руху, яна звязвалася пачаткам магутнага творчага ўздыму працетарыяту.

Ленінскі комсамол звязаўся ініцыятарам соцыйлістичнага спаборніцтва. Гэта—не выпадковая реч, бо комсамол зауседы быў і будзе магутным звязком партыі ў справе выміжданія яго генэральнай лініі, ў справе мобілізацыі шырокіх колаў працоўнай моладзі і рабочых мас на выкананіе практычных задач соцыйлістичнага спаборніцтва.

Той завет, які даў комсамолу Уладзімір Ільіч: быць звіжды ударнай групай на ўсіх франтох соцыйлістичнага будаўніцтва—злыдзец для комсамолу шляхаводнай зоркі у яго работе.

Магутны размах соцыйлістичнага будаўніцтва ў горадзе і вёсцы, рэконаструкція нашай прымісловасці, рэконаструкція сельскай гаспадаркі на соцыйлістичных ладах, рашучае выбарчуючыне саміх глыбокіх капіталізму і, на аснове суцінчай калектывізацыі, ліквідація кулацтва, як клясы—супрадавца абвостранай клясавай барыльной. Комсамол у гэтай рашучай клясавай бойцы ўпарты і энтузіастична змагаеца, дапамагаючы партыі ў ажыццяўленні пастаўленых задач. У арсенале гадавога вонкштуту работы комсамолу на фронце соцыйлістичнага спаборніцтва бысьць шмат узораў рэволюцыйных сіраў на разгортаўніцтве ударніцкага руху, на пераводу працдыръемства на ударніцкі, прыбыўшымі на акруговы злыёт.

Ад імя рабочых заводу адчыніў мітынг старшыни завкому тав. Ланеўскі перадаўши ударнікам гарантію прывітанніе ад 16 тысяч працетаріяў заводу.

З вялікай прамовай на мітынгу выступіў член Рэзвеансавету БВА і начпукра тав. Аронштам, які скаваў:

— Год назад 16 парт. конферэнцыя звыярнулася з адоўзам да працоўных Савецкага Саюзу, заклікаючы шляхам соцыйлістичнага спаборніцтва прыскорыць выкананіе падпісідкі, прыскорыць тэмпы нашага соцыйлістичнага будаўніцтва.

Наша жыццё, жыццё і праца Савецкага Саюзу, знаковіца якбы на далоні. З аднаго боку—працоўныя ўсяго съвету з любою сочанць за нашым ростам, рады кожнаму нашаму посыпеху, а кожная паудача, альбо прарыў болем адываючы ў сэрцах рабочых усяго съвету. З другога боку—кошыны нашіх посыпех, кошына дасліненне выклікаючы злобу і шаленства капіталістых усіх краін.

Даслікуючы наўхільному выправданому кіраўніцтву нашай партыі, мы дамагліся ўжо значных посыпехаў у зынічнай працы, пасабных працдыръемстваў ўжо выканані з перавышэннімі вызначаных плацін. Магутны ўздым творчай ініцыятывы працоўных мас зараз цалкам пакроўца на зынічнай ініцыятыве гавейных працы. Соцыйлістичным спаборніцтвам ўядымаецца магутна хвала творчай ініцыятывы працетарыяту. Раствуць ударныя брыгады, ударныя цехі, ударныя заводы, ударныя вытворчыя аружжам супроць нас. Нашы часткі

комуні. Толькі при дыктатуры працетарыяту магчыма такая аддаўніць і ініцыятыва шырокіх працоўных мас у будаўніцтве соцыйлізму.

Але бысьць на паасобных фабрыках, у паасобных брыгадах яшчэ папяровае ударніцтва, папяровыя лічбы. Гэтыя ганебных баліякі павінны быць ліквідаваны. Комсамол, які звязаўца ініцыятарам соцыйлістичнага спаборніцтва, павінен усімерна дапамагаць партыі ў зынічніх гэтых працьваў.

Методам бальшавіцкай сацакрытыкі ўзкіраваць і зынічніца працы, якія маюцца ў выкананіі прамінія.

Комсамол гораду павінен шырока перанесці свой вонкштут работы ў саюзы, колгасы, перадаць яго туды з тым, каб яшчэ шырэй разгарнуць комуністичныя методы працы.

Выкананіе і перавыкананіе падпісідкі ў найкарацейшыя тэрміны патрабуе ад кожнага комсамольца, кожнага маладога рабочага аддаць максімум энэргіі, творчай ініцыятывы на гэтую справу. Вось чаму пытаны популярызацыі падпісідкі, мобілізацыі ўвагі вакол неё, выкананіе шырокіх працоўных разгортаўніцтва ударніцкага руху, узяўніцтва спаборніцтва на вышайшую ступень набываюць выключна важнае значэнне.

На конкретных прыкладах соцбудаўніцтва, на практычнай работе па соцыйлістичнай будоўлі гарантаваць і звязаўца працоўніцтва на ініцыятыве балота, концэнтруючы агонь на правым ухле, якія больш небясьцечныя,—не паслабляць барацьбы з «левымі» фразэрамі і прымерыцтвам да іх.

Ленінскі комсамол у барацьбе за генэральную лінію партыі быў, бысьць і будзе ў першых шэрагах барацьбы. Уступленне ў другі год соцспаборніцтва павінна быць адзначана ствараннем новых ударных брыгад, новых ударных заводаў, новых дзесяткаў, соцен вытворчых комун. І ў гэтай работе ленінскі комсамол павінен быць у першых шэрагах барацьбы.

Рыхтуюца да генэральнай забастоўкі

Індыйская комуністичная газета «Бамбей Уоркеры Уікі» піша, што на Індію шпарка пасоўваецца рэволюцыйны ўзым. «Масы рыхтуюца да генэральнай забастоўкі, — піша газета.—У сучасны момант неабходна назначыць дакладную дату і энергічна ўзяцца за організацію камітатаў па правядзенню ўсеагульнай стачкі па ўсёй краіне». Орган ангельскай компартыі «Дейлі Уоркеры» вітае бліскучую

барацьбу індыйскіх рабочых і саліні супроць грубога зыдзеку лейб-рыцкага ураду. Газета назначае, што ўсю Індію ахоплівае рэволюцыйны рух і што індыйскія масы ідуць поплеч з ангельскімі рабочымі супроць агульнага ворага. Па словах газеты, ангельскія рабочыя масавымі першамайскімі дэманстрацыямі пакажуць свою салідарнасць разам з барацьбой індыйскіх рабочых.

ПАГАННАЯ РУКА ВОРАГАУ КРАІНЫ САВЕТАУ

рыхтавала замах на савецкае поўпредзтва
(Падрабязнасці падрыхтоўні ўзрыву савецкага поўпредзтва ў Варшаве)

ВАРШАВА, 27.4. Не надлягае наўкаму сумненію, што ў організацыі замаху на савецкае паўпамоцніцтва прадстаўніцтва прымала ўдзел целая організацыя. Напярэдніе даследаваныя адской машыны даказвае, што яна зроблена па апошнім слову тэхнікі. Абсталаваныя адской машыны выклічаючы ўсякі меркаваны, што яна магла быць зроблена, а тым больш устаноўлена адною ці пават дэльнома асобамі. Экспртыза адской машыны яшчэ не скончана, але ўжо напярэднія даныя луна сведчаны, што яна звязана з опорніцтвам на прамінія на прамінія на сараду. Сарад у 70 сантиметраў даўжыні, вагою ў 30 кілограм, напоўнены мешанінай з розных мінных выхувовых матэрыяў.

Згодна заявы друку, сарад меў таўку сліду, што зруднаваў бы не толькі памішканыне падўнамоцнага прадстаўніцтва, але падпілібі суседнай будынкі. З гадзіннікавага механизму устаноўлена, што сарад павінен быў зуварацца паміж 8-й і 9-й гадзінамі вечару. Треба падкрэсліць, што ў гэты час, як звычайна на суботах, у памішканым клубу дому паўнамоцнага прадстаўніцтва павінен быў адбыцца кіно-санс для сяброў са

Мы можам съмела заявіць працетарыям, якія стаць у варштата, што калі нас на заходніяй граніцы пасирабуюць прашчунаць штыхом, дык мы здолеем дадзі адпор!

Ад імя войск і Рэзвеансавету Беларускай Ваенай Акругі запэўніваем рабочых, што калі нас з падвойніцтвам рыхтаўца вайну супроць нас, імкнучыся скарыстаць нашым асобнымі памылкі і скажэннымі лініі партыі, дашучаны ў пропасці колгаснага будаўніцтва.

Ці партыі здолею хутка ліквідаўць гэтыя памылкі і зноў стварыць майдан згуртаваны фронт нашых сіл.

Мы моцны, мы гатовы дадзі адпор тым, хто імкнечца сарваць наша будаўніцтва.

Злыёт, ікі наладжваецца сёньня ў буйнейшым прелегарскім цэнтры—не парад. Не! Мы склікалі лепіх чырвонаармейцаў і камандоўраў для таго, каб падвесці вынікі ударнай работы за год, каб звязыць лепіх, новыя методы работы.

Пакуль мы злыўлеміся ударнікамі ў мірнай працы, але треба быць гатовымі да таго, каб быць ударнікамі і ў балтвой абстаноўцы.

Мы пачынаем наш злыёт напярэдні 1-га мая треба паказаць рабочым усіго съвету, што часці БВА, якія стаць на міжы з капіталістичным съветам, гатовы да абароны Савецкага Саюзу.

Ад аўкому УсекП(б) і ад выканкаму палкае прывітанне перадаць ударнікам таварышу Ракітам.

Рабочым „Чырвонага Профінтэрн“

Рэзвеансавет БВА адзначае радушны прыём, аказыны замаху на савецкага поўпредзтва ў Варшаве.

Прыём, аказыны замаху на савецкага поўпредзтва ў Варшаве.

Гэта спайка звязацца залогам будучых перамог.

Член Рэзвеансавету БВА Аронштам.

Тарашкевіч вызвален з астрогу

ВАРШАВА. Вызвален з астрогу былы дэпутат сойму Тарашкевіч, галоўны абвінавачны на працэсе Беларускай Грамады.

Мэтадам соцыялістычнага спаборніцтва

перабудоўваць змест, формы комсамольскай работы, забясьпечыць сапраўдны і поўны паварот тварам да задач гаспадарчага будаўніцтва

Політзаняткі ператвараюць у абгаварэнны пахабных анекдотаў

На глядзячы на тое, што Лясьненская ячейка ЛКСМБ заключыла дагавор па сацспаборніцтву, где ўставіла пункт аб політучобе, але да гэтую чамусці нічога не робіць. Комсамольцы вёскі Машкевічі ператвараюць заінткі політгуртка ў абгаварэнне ўсялякіх пахабных анекдотаў. Бываюць і такія выпадкі, калі комсамольцы прыдуць на політгурткі, а вірауніка — тав. Лапоткі — німа, — усе разыходзяцца. Палова комсамольцаў так і застаецца зусім політычна напісменнай.

Я. Лебядка.

Вайсковую вучобу — іп рэйкі соцспаборніцтва

Комсамольская организацыя бро- недыўзіёну разгарнула вялікую работу па сацспаборніцтву і пры- мас ў ім актыўны ўзел. На ініцыятыве комсамольской ячейкі за- ключаны дагаворы. Асноўнае ядро узводных троек складаецца з ком- самольцаў, где шыроко разгорнута індывідуальная спаборніцтва. Валі- ка ўвага звернута на вучот да- сягнення ў звязку з сацспабор- ніцтвам, на праверку рэалізацыі дагавару.

Таксама ў нас разгорнуты ўдар- ны рух. Зараз ужо маецца ў удар- ных брыгад, у лік якіх уваходзіць 31 чалавек, з іх — 27 комсамольцаў. У дыўзіёні быў выпадак адмуш- лення чырвонаармейца ад уступ- лення ў сацспаборніцтва. Група комсамолу ўтварыла наставок га- тага факту грамадскую думку.

Але ў конартыўніце справа

куды горш аbstаіць. Узел і кі- рауніцтва сацспаборніцтвам з боку груп недастатковое. Кірауніцтва з боку бюро комсамольской группы палка нездавальнічае. Прэзы- дум групы КСМ першай батарэ- нія ведзе колькі комсамольцаў узягнута ў сацспаборніцтва. Акрамя насынага ўзела маєца і хвастызм і пават адмушленне ад уступлення ў спаборніцтва. Вось, напрыклад, аддаяўнены камандзір-комсамолец Кірыленка — заіўляе: „Калі міне выкліч, я выклік прыму, але сам выклікану не буду“.

Група другой батарэі, адвіязыцьці сябе ўдарнай, віякіх указанінія ад бюро комсамольской группы палка не атрымала. Індывідуаль- вага спаборніцтва німа. Прашэрка рэалізацыі дагавару большасцю груп не праводзіцца.

Р. Шыфрын.



Дзе-нізе бываюць яшчэ і такія выпадкі

З чым вы прыйдзеце да ўсебеларускага політбою?

Політычнае падрыхтоўка комса- мольцаў Казлоўскай ячейкі (Па- рыцкі раён) праходзіць вельмі драна. Гурткі па вывучэнню полі- тичных ведаў ужо калі двух меся- цаў не займаецца. Сэкратар ячей- кі, тав. Дзікун, па ведае — ці пра- цуе гурткі, ці не. Амаль палова комсамольцаў політычнае зусім напісменнае. Таму яны не разу-

меюць тых політычных задач, якія стаіць перад комсамолам у сучас- ны момант на вёсцы, што ў знач- най меры адвіязацца на іх пра- тичнай работе.

Цікава ведаць, в якім політыч- ным ведамі Казлоўская ячейка зуступіць ў ўсебеларускі політбою?

М. Вольны.

Стаяць у баку ад соцыялістычнага спаборніцтва

З восені мінулага году было заключана сацспаборніцтва паміж сельсавецкай і пра- землесаўскай ячейкамі ЛКСМБ (Сымілавічы — Меншчына), але да гэтую нічога не зроблена. Праверка выкананыя пунктаў сацспаборніцтва не праводзіц-

ца. Надыходзіць гадавіна сац- спаборніцтва, але Сымілавіцкая організацыя прыйдзе на 3-м курсе КСМ цалкам стаіць у баку ад гэтай важнейшай політычнай работы.

А. Собаль.

У ТАЛОЧЫНЕ КАЧАЮЦЬ

На Талочынскім раёне, Аршанскаўскай апругі, у ячейках ТСА-Аўтамо- му вікай работы не вядзеца. Ра- ёны савет ТСА-Аўтамо не дас- нікаў паказненні ў дапамогі ў тым, каб добры наладзіць вайсковую справу ў колгасах і вёсках, а так- са і у самым мястечку.

Комсамольская ячейка ў гэтых сэнсі бяздзейнічае.

Зараз праходзіць вярбовка ў вайсковыя школы. Перад комсамолам паставулены вялізарнейшыя за-

дачы прасунуть у вайсковыя школы больш моцных, вытрыманых, зашынчаных вайсковай справой комсамольцаў, рабочых, багракоў і беднатаў. Гэта работа па раёну правальца. Раёном комсамолу яшчэ не пераключыў сваё увагу на вырашэнне аднай з важнейшых задач — на падбор шляхам адпавед- кай шырока-растлумачальнай ра- боты патрэбных кандыдатур.

Чырвоны Арол.

30000 падпісчыкаў павінна мець газета на май месяц!

Ячейкі ЛКСМБ, упайнаважаныя, чытачы, юнкоры!

Праверце, хто ў вас на падпрыемстве, установе, колгасе мія выпісвае

Чырвонай змены?

Уцягнене IX у лік 30000.

Менск, друкарня імя тав. Сталіна

Правілы прыёму на вячэрні сэктор

Комуністычнага Універсітэту Беларусі

Імя У. I. Леніна на 1930-31 навучальны год

(Канец, пач. гл. № 99)

зіездаў і пленумаў ЦК Усекі КП(б).

У. Комплектаванне праводзіц

лектыкамі 1 ячэйкамі па разве-

рённых камітэтаў і Педзізай.

Бюро рэйных камітэтаў КП(б)

дзівы абавязаны закончыць камі-

ваные не пазней 1-га чэрвеня

1) Жадаючыя паступіць на в

сэктор Комуніверсітэту Універ-

праходзяць папярэднюю пра

адборачных камісіях пры раё

складзе: загадчыка культропад-

(старшы), загадчыка аргадзе-

прадстаўніка ад сэктару масави-

цы. Камісіі павінны ў сваёй

кіраваніць данымі правіламі пры

2) Парадак адбору канда-

це жадаючыя паступіць у

10-га мая падаюць заявы ў Бю

ро дырыгенты не пазней 20-га

дзяцінны адборчы камісі

1-му чэрвеня накіроўваюць мат

адборчых у адборчую

роткі звесткі аголіна асабовага

ка, які будзе разасліны па

УВАГА: Жадаючыя паступіць

Вайскове аддаяўненне парт

Вячэрні курсы сэктару КУБ

папярэднюю праверку ў адбор-

чыністкі пры ДЧА ў сінадзе: за-

на Парт-пайліт працьвіт Габ. (ст

5) На курсы комсамольскі стаж на менш

3-х год (пажадана члену і каманды-

таў партыі).

6) на менш аднаго году актыўнай

комсамольскай работы,

в) 2-х гадовых вытворчага стажу

фізичнай працы,

г) узрост ад 18 да 21 году,

д) падрыхтоўка на ніжэй аб'ему про-

граммы вячэрніх сав. парт. школы.

У. Па асобых предметах для ўсіх

паступающих патрабуеца наступны

аб'ем ведаў:

1. Па белмове: уменыне бегла пра-

вільна і выразна чытаць услух, грамат-

на пісаніе з захаваннем асноўных пра-

вільна правасілу і ўменыне правильна

формуляваць (вусна і пісьмова) свае

думкі.

2. Па матэматыцы: цвёрда ведаць

дзеянныі над цэлымі чысламі, просты

мі і дзесяткімі дробамі, процэнтнага

вылічэння працівнай; рашэнне за-

дач на працягніальная вядомыні

3. Па географіі: пачатковыя веды

з фізичнай і політычнай географіі;

уменыне орніентацыі на географічнай

карце.

4. Па політычнай эканоміі: веды

політычнай эканоміі ў аб'еме падрых-

твініка Чырвонай арміі — з 15-га

расцяня (Універсітэцкая, 27, бульвар

Комітэту). Там-же будзіць прав

чубчынія заніткі. Пачатак пущання

году 1-га верасьня 1930 г., а на

выйдзіць 1-га кастрычніка 1930

года ў 5-ку для папярэдні

віні

5) Прыйдзіць на Вячэрні Сэктор

будзе ўтварацца з 15-го па 25-е

мая (Універсітэцкая, 27, бульвар

Комітэту). Там-же будзіць прав

чубчынія заніткі. Пачатак пущання

году 1-га верасьня 1930 г., а на

выйдзіць 1-га кастрычніка 1930

года ў 5-ку для папярэдні

віні

6) Паступаючыя павінны таксама